

С. С. БАРСУКОЎ

**ГУШЧЫНЯ СТАЯННЯ РОЗНЫХ  
ПА СКАРАСПЕЛАСЦІ ГІБРЫДАЎ ҚУҚУРУЗЫ  
І КОЛЬКАСЦЬ У ІХ НІТРАТАЎ**

Хуткія тэмпы пашырэння плошчаў пад кармавымі культурамі, вырашчанымі па інтэнсіўных тэхналогіях, паставілі перад сельскагаспадарчай навукай і вытворчасцю проблему кантролю за якасцю прадукцыі, у асаблівасці па колькасці ў ёй нітратаў. Выкарыстанне азотных угнаенняў у павышаных дозах, угнёйванне, пашырэнне пасеваў шматгадовых

бабовых траў, паляпшэнне агратэхнікі — усё гэта прыводзіць да ўзмацнення нітрыфікацыі ў глебе, дзе ўтвараецца значная колькасць нітратаў. А калі да таго ж уздзейнне дадзеных фактараў суправаджаецца недахопам у глебе мікраэлементаў і неспрыяльнымі ўмовамі надвор'я (нізкая тэмпература паветра, вялікая вільготнасць, недастатковая асветленасць), то ствараюцца ўмовы, якія рэзка тармозяць сінтэз арганічных рэчываў з назапашаных нітратаў [1—3].

Пры спрыяльных умовах для браджэння корму ў рубцы (найўнасць лёгкадаступных крэныць энергіі — цукраў, крухмалу) вялікая частка нітратаў пераўтвараецца ў аміяк і выкарыстоўваецца мікрафлорай для сінтэзу бялку. Аднак пры кіслай рэакцыі рубцовага змесціва нітратаў аднаўляюцца да нітрытаў, у крыві апошняй ўступаюць у рэакцыю з гемаглабінам і ўтвараюць метгемаглабін. Пры 50—60% апошняга ад колькасці ўсяго гемаглабіну тканкавае дыханне ўскладняецца і жывёліна гіне ад недахопу кіслароду [4, 5].

Па пытанні аб гранічна дапушчальнаі канцэнтрацыі (ГДК) нітратаў у кармах у літаратуры няма адзінай думкі. Вынікі адных даследчыкаў [6, 7] сведчаць аб тым, што дапушчальная колькасць іх у сухім рэчыве корму ў пераліку на  $N - NO_3$  складае 700—2000 мг/кг (0,07—0,2%), што адпавядае 0,31—0,88%  $NO_3^-$ . Згодна са звесткамі іншых аўтараў [8, 9], гэты паказчык некалькі шырэйшы — 0,067—0,45%  $N - NO_3$ .

На падставе [10], магчыма сцвярджаць, што пры збалансаваным кармленні жывёлін канцэнтрацыя нітратаў у сухім рэчыве летніх і зімовых рацыёнаў ад 0,05—0,57%  $NO_3^-$  не з'яўляецца небяспечнай для лактуючых кароў з сярэднегадавой прадукцыйнасцю 4300—6500 кг.

У доследах, праведзеных у ГДР [11], вызначана, што пры скормліванні прамежкавых культур (караняплоды, травы) буйной рагатай жывёле ляタルная доза нітратаў складае 500 мг/кг жывой масы, г.зн. 250 г/сут. Сімптомы моцнага атручвання прайяўляюцца ўжо праз 1—2 гадз пасля кармлення. Сярэдняя колькасць нітратаў у рацыёнах не павінна перавышаць 0,5% сухога рэчыва.

На думку вучоных ФРГ [12], колькасць 0,3—0,5%  $NO_3^-$  у сухім рэчыве можа аказацца таксічнай для буйной рагатай жывёлы пры недахопе ў рацыёнах энергіі.

У асобных публікацыях [13] адзначаецца, што ляタルная канцэнтрацыя нітратаў у сухім рэчыве корму складае 1,5%  $KNO_3$  (0,92%  $NO_3^-$ ), субляタルная — 0,45—0,88%  $KNO_3$  (0,28—0,54%  $NO_3^-$ ). Пры скормліванні кармоў, што змяшчаюць субляタルны ўзровень нітратаў, назіраецца паніжэнне малочнай і мясной прадукцыйнасці, парушаюцца абменныя працэсы, назіраюцца аборты.

Розныя велічыні ГДК адзначаюцца і ў рэкамендацыях вытворчасці. У адных даследаваннях [14] паказана, што бяспечны ўзровень колькасці нітратаў у зялёных кармах складае 0,5% (або 5000 мг/кг)  $NO_3^-$ . Гэты ўзровень блізкі да таго, які ўстаноўлены і ў іншых краінах. У іншых рэкамендацыях [15, 16] ГДК нітратаў для зялёной масы, сіласу і сенажу складае 200 мг/кг, або 0,02%. Такія ваганні гранічнай колькасці нітратаў у кармах і разыходжанні па ГДК у рэкамендацыях можна растлумачыць адразненнем ва ўмовах і працягласці кармлення, рацыёнах, а таксама біялагічнымі і індывідуальнымі асаблівасцямі жывёлін і інш.

У сувязі з павелічэннем нітратаў у раслінах па меры інтэнсіфікацыі земляробства неабходна працягваць пошук шляхоў іх паніжэння. Трэба таксама ўдакладніць рэкамендацыі па ГДК для розных рэгіёнаў нашай краіны шляхам пастаноўкі адпаведных доследаў.

На падставе меркаванняў, выказанных шматлікімі даследчыкамі, і нашых даных [2, 3, 9, 16—22] вызначаецца рад асноўных напрамкаў у

рэгуляцыі ўзроўню нітратаў раслін: унясенне азотных угнаенняў у аптымальных дозах на аснове дыягностыкі азотнага жыўлення; правільныя суадносіны азотных з іншымі відамі ўгнаенняў, у тым ліку мікра- элементамі (малібдэн, медзь, жалеза, марганец), якія з'яўляюцца актываторамі каталізуючых ферментаў—нітратредуктазы, нітратредуктазы, гіпанітратредуктазы, гідраксіламінредуктазы; перанясенне позніх азотных падкормак на больш ранні тэрмін і ўдакладненне тэхналогіі ўнясення ўгнаенняў; выкарыстанне доз азоту ў спалучэнні з інгібітарамі нітратфікацыі, а таксама ўнясенне павольнадзеючых угнаенняў; захаванне ўмоў максімальнай асветленасці пасеваў.

Паколькі асветленасць залежыць у першую чаргу ад гушчыні пасеваваў, намі на Магілёўскай дзяржаўнай абласной сельскагаспадарчай доследнай станцыі былі праведзены навуковыя даследаванні па ўплыву гушчыні стаяння розных па скараспеласці гібрыдаў кукурузы не толькі на ўраджай зялёнай масы, але і на колькасць у ёй нітратаў.

Палявыя доследы праводзілі з гібрыдамі — Калектыўны 101 ТВ, Калектыўны 210 АТВ, Малдаўскі 330, Жарабкоўскі 86 МВ на працягу 1985—1987 гг. Усе гібрыды вывучаюцца пры гушчыні стаяння перад уборкай 80, 100, 120, 140 тыс/га. У 1988 г. у схему доследаў з гібрыдам Калектыўны 101 ТВ замест гушчыні 120 і 140 тыс. быў уключаны варыант з гушчынёй стаяння раслін 60 тыс/га.

Глеба дзярнова-падзолістая супясчаная, што з глубіні 1 м падецілаецца марэнным суглінкам з наступнай аграфічнай характарыстыкай ворнага слоя (0—22 см): рН<sub>КС</sub> 5,6—6,0; гідралітычная кіслотнасць — 1,2—2,0 мг-экв, сума паглынутых асноў — 2,4—3,8 мг-экв на 100 г глебы; Р<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (па Кірсанаву) — 14,3—26,0, K<sub>2</sub>O (па Кірсанаву) — 16,0—22,3 мг на 100 г глебы, гумус — 1,79—1,84 %.

Папярэднік — зерневая культура. Пад кукурузу ўносілі арганічныя ўгнаення (тарфагнойны кампост 1 : 1) у колькасці 60 т/га і фосфарна-калійныя туки (Р<sub>80</sub>К<sub>150</sub>) пад веснавое пераворванне зябліва. Азотныя ўгнаення ў дозе N<sub>120</sub> выкарыстоўвалі пад перадпасяўную культывациёю. У 1988 г. пад кукурузу было ўнесена 40 т/га арганічных і мінеральных угнаенняў у норме N<sub>120</sub>P<sub>90</sub>K<sub>150</sub>. У якасці мінеральных угнаенняў выкарыстоўваліся аміачная салетра, двайны грануляваны суперфасфат і хлорысты калій.

Сяўбу кукурузы праводзілі пратручаным насеннем першага пакалення з лабаратарнай усходжасцю 96—98% і масай 1000 зярнят 262—276 г. Тэрмін сяўбы — першая дэкада мая. Способ сяўбы шырокарарадковы з міжрадкоўямі 70 см.

Неабходную гушчыню стаяння раслін з надбаўкай 15% фарміравалі ўручную ў фазе поўных усходаў. Прыкладна ў сярэдзіне вегетацыйнага перыяду пасля правядзення асноўных прыёмаў догляду за пасевамі пералічвалі ўсе расліны ў кожным радку, выдаляючы лішкавыя.

Агратэхніка вырошчвання кукурузы на сілас была агульнаўпрынятая для дадзенай зоны. Уліковая плошча дзялянкі 22,4 м<sup>2</sup>, паўторнасць чатырохкратная. Улік ураджаю зялёнай масы праводзілі суцэльнym метадам шляхам падзялянкавага ўзважвання ўсёй масы. Колькасць нітратнага азоту ў раслінах кукурузы вызначалі пры дапамозе іонселектыўных электродаў згодна з метадычнымі рэкамендацыямі [23].

Метэаралагічныя ўмовы ў гады правядзення доследаў былі неаднолькавымі. Па тэмпературнаму рэжыму найбольш спрыяльнымі былі 1985, 1986 і 1988 гг. На працягу вясенне-летняга перыяду 1987 г. назіраўся паніжаны тэмпературны рэжым. Сума эфектыўных тэмператур за вегетацыйны перыяд у 1985 г. склала 786 °C, у 1986 г.— 764, у 1987 г.— 612, у 1988 г.— 818 °C, за перыяд цвіценне пачатка — уборка — адпаведна 230 °C, 207, 140, 225 °C. Ападкі па гадах за вегетацыйны перыяд размяркоўваліся наступным чынам: у 1985 г.— 332 мм, у 1986 г.— 267, у 1987 г.— 305, у 1988 г.— 353 мм, за перыяд цвіcenне пачатка — уборка — адпаведна 86 мм, 120, 137, 98 мм.

Вынікі праведзеных даследаванняў паказалі, што пры спрыяльных кліматычных умовах, якія складваліся ў 1986 і 1988 гг., гушчыня стаяння раслін у першым даследзе ад 80 да 140, у другім — ад 60 да 100 тыс/га не ўпłyvala на колькасць нітратаў у зялёной масе. Павышэнне нітратаў, асабліва пры гушчыні стаяння раслін 140 тыс/га, ва ўсіх вывучаемых гібрыдах адзначалася ў халодным 1987 г.

Па гібрыдах назіралася тэндэнцыя да павелічэння колькасці нітратаў пры памяншэнні скараспеласці кукурузы. Так, у 1986 г. у сярэдняранніх гібрыдах (Калектыўны 101 ТВ, Калектыўны 210 АТВ) у залежнасці ад гушчыні стаяння колькасць нітратаў ( $\text{NO}_3^-$ ) складала 621—699 мг/кг зялёной масы натуральнай вільготнасці, або 2135—2316 мг/кг (0,21—0,23%) сухога рэчыва, у сярэдняспелым (Малдаўскі 330) і сярэдняпознім (Жарабкоўскі 86 МВ) — адпаведна 720—754 і 720—783 мг/кг зялёной масы, або 2676—2804 мг/кг (0,27—0,28%) і 2927—3094 мг/кг (0,29—0,31%) сухога рэчыва. Аналагічная заканамернасць назіралася і ў 1987 г. У сярэднім за 1986—1987 гг. у зялёной масе кукурузы ў сярэдняранніх гібрыдаў змяшчалася 690—926 мг/кг нітратаў, у сярэдняспелым — 776—1085 і ў сярэдняпознім гібрыдзе — 795—1136 мг/кг (табл. 1).

Павышэнне нітратаў у больш познаспелых гібрыдаў, у асаблівасці пры загушчэнні пасеваў, звязана ў першую чаргу з павелічэннем у структуре ўраджаю сцёблau, у якіх сканцэнтраўваецца да часу ўборкі каля 70—88% нітратаў. Доля сцёблau у структуре ўраджаю ў гады правядзення доследаў у сярэдняранніх гібрыдаў складала 47,4—48,9%, сярэдняспелага — 54,2—56,4 і сярэдняпозніага гібрыда — 61,3—65,2%.

Таблица 1. Колькасць нітратаў у розных па скараспеласці гібрыдах кукурузы ў залежнасці ад гушчыні стаяння раслін

Гушчыннастаяння раслін, тыс/га	Ураджайнасць зялёной масы, ц/га				Колькасць нітратаў ( $\text{NO}_3^-$ ), мг/кг сухо- й масы	Колькасць нітратаў ( $\text{NO}_3^-$ ) у сухім рэ- чыве	Канцэн- трація $\text{N}-\text{NO}_3^-$ у сухім рэчыве, %	
	1985 г.	1986 г.	1987 г.	сярэдніе				
сярэдніе за 1986—1987 гг.								
<i>Калектыўны 101 ТВ</i>								
80	496	517	433	482	796	3362	0,34	0,08
100	538	551	460	516	734	3148	0,31	0,07
120	574	540	473	529	690	3092	0,31	0,07
140	604	546	498	549	875	4119	0,41	0,09
<i>Калектыўны 210 АТВ</i>								
80	509	566	540	538	708	3178	0,32	0,07
100	560	560	527	549	825	3795	0,38	0,08
120	558	572	563	564	720	3282	0,33	0,07
140	620	580	564	588	926	4442	0,44	0,10
<i>Малдаўскі 330</i>								
80	—	605	564	584	776	3549	0,35	0,08
100	—	613	546	580	847	4096	0,41	0,09
120	—	630	592	611	976	4904	0,49	0,11
140	—	626	614	620	1085	5469	0,55	0,12
<i>Жарабкоўскі 86 МВ</i>								
80	658	672	672	667	818	3924	0,39	0,09
100	701	717	638	685	795	3784	0,38	0,08
120	715	713	659	696	1136	5824	0,58	0,13
140	736	709	662	702	956	4777	0,48	0,11
HIP <sub>05</sub>	47,9	37,8	47,1	—				

Табліца 2. Колькасць нітратаў у раслінах кукурузы ў залежнасці ад гушчыні стаяння раслін (гібрыд Калектыўны 101 ТВ, 1988 г.)

Гушчынія стаяння раслін, тыс/га	Ураджайнасць, ц/га		Колькасць нітратаў ( $\text{NO}_3^-$ ), мг/кг сырой масы	Колькасць нітратаў ( $\text{NO}_3^-$ ) у сухім рэчыве		Канцэнтрацыя $\text{N}-\text{NO}_3$ у сухім рэчыве, %
	зялёнай масы	зерня пры 14%-най віль- готнасці		мг/кг	%	
60	514	72,8	536	1531	0,15	0,03
80	545	77,7	520	1486	0,15	0,03
100	560	78,8	542	1548	0,15	0,04
ІНР <sub>05</sub>	26,9	4,4				

У большай ступені на колькасць нітратаў у раслінах упłyвалі ўмовы надвор'я. У 1987 г. у параўнанні з 1986 г. у вывучаемых гібрыдах гэты паказчык павялічваўся: у зялёнай масе — у 1,1—2,1, у сухім рэчыве — у 1,6—2,9 раза, прычым большае павелічэнне назіралася пры загущчэнні раслін да 140 тыс/га. Тлумачыцца гэта тым, што халодныя ўмовы надвор'я і паніжаная ФАР затрымлівалі развіццё раслін (у 1987 г. кукуруза сярэдняранніх гібрыдаў дасягала толькі фазы малочна-васковай, сярэдняспелы і сярэдняпозні гібрыды — малочнай спеласці зерня, у той час як у астатнія гады першыя дасягалі фазы васковай, другія — малочна-васковай спеласці) і зрушвалі суадносіны паміж інтэнсіўнасцю паступлення і аднаўлення на карысць паступлення нітрату.

Падводзячы вынікі біяхімічных аналізаў на колькасць нітратаў як у зялёнай масе, так і ў пераліку іх на абсалютна сухое рэчыва, трэба адзначыць, што, зыходзячы з апошніх рэкамендацый па нарматывах дапушчальнаі колькасці нітратаў і нітрытаў у расліннай прадукцыі і кармах ад 21.02.1983 г. (Саюзсельгасхімія і ЦІНАА) і часовым змяненні гранічна дапушчальнаі канцэнтрацыі нітратаў у раслінах і кармах ад 17.06.1988 г. (Дзяржаграпром БССР), як у асобныя гады, так і ў сярэднім за 1986—1987 гг. колькасць нітратаў у сырым рэчыве пераўзыходзіла ГДК корму, у той час як пры пераліку на сухое рэчыва як  $\text{NO}_3^-$ , так і нітратны азот ( $\text{N}-\text{NO}_3$ ) знаходзіліся ў межах нормы. Канцэнтрацыя  $\text{N}-\text{NO}_3$  у 1986 і 1987 гг. у гібрыдаў Калектыўны 101 ТВ, Калектыўны 210 АТВ вагалася ад 0,07 да 0,15%, Малдаўскі 330 — ад 0,09 да 0,18 і Жарабкоўскі 86 МВ — ад 0,08 да 0,19%. У 1988 г. у гібрыда Калектыўны 101 ТВ колькасць нітратнага азоту ў сухім рэчыве была яшчэ меншай і складала 0,03—0,04% (табл. 2), у той час як у зялёнай масе колькасць нітратаў была 542—550 мг/кг, г. зн. таксама вышэй за ГДК згодна з дадзенымі рэкамендацыямі.

Такім чынам, аптымальная гушчынія стаяння раслін кукурузы (80—100 тыс. раслін на 1 га), вырашчанай на сілас, спрыяе не толькі павелічэнню ў структуры ўраджаю пачаткаў, але і больш інтэнсіўнаму аднаўленню нітрататаў. Паніжаны тэмпературны рэжым у спалучэнні з мнóstвам ў асобныя перыяды ападкаў адмоўна ўпłyвае на развіццё раслін і павышае колькасць нітрататаў нават пры аптымальнай гушчыні стаяння раслін у 1,1—1,5 раза ў зялёнай масе і ў 1,6—2,3 раза ў сухім рэчыве.

### Summary

The amount of nitrates contained in green material of maize hybrids with different terms of ripening (Kollektivnyi 101 TB, Kollektivnyi 210 ATB, Moldavsky 330, Zherebkovskiy 86 MB) grown on derno-podzolic loamy sandy soil depended, to the greatest extent, on the weather and, to a less extent, on the stand density.

### Літаратура

- Церлинг В. В. Нітраты в растениях и біологическое качество урожая. Агрономія. 1979. № 1. С. 147—156.

2. Мурох В. И. Минеральные удобрения и продукты питания. Минск, 1987. 18 с.
3. Буслович С., Богданович И., Богдановский А. // Сельская газета. 1988. 7 апр.
4. Вракин В. Ф., Ковалчук И. С. Влияние нитратов на организм жвачных: Обзорн. инф. М., 1984. 69 с.
5. Анспок П. И., Краулерс Я. К., Силинь А. Я. // Химия в сельском хозяйстве. 1985. № 9. С. 49—53.
6. Masaguk S. // Agrochem. 1976. Vol. 16, N 10. P. 300—303.
7. Ebert K., Koriath H., Rinn G. Intensivierung der Grasproduktion durch Stickstoffdüngung und das Nitratproblem: XIII Int. Graslandkongress. Leipzig, DDR, 18—27 Mai, 1977, Sektionsvorträge, Sektion 7. S. 182—187.
8. Сорокина Н. Допустимые нормы нитратов в рационах крупного рогатого скота. М., 1975. С. 22—23.
9. Скоблина В. И. Влияние минеральных удобрений на качество кормовых культур: Обзорн. инф. М., 1974. 64 с.
10. Щеглов В. В., Пухунова Л. В. // Химия в сельском хозяйстве. 1981. № 11. С. 40—42.
11. Ноегнике Е., Berschneider F., Ebert K. // Monatshefte für Veterinärmed. 1974. Bd 29, N 20. S. 782—787.
12. Grimm R. // Zeitschr. Tierärztliche Umschau. 1974. Bd 29, N 12. S. 648—650.
13. Prewitt R. // Hoard's Dairymen. 1975. Vol. 120, N 19. P. 119.
14. Методические указания по диагностике, профилактике и лечению отравлений сельскохозяйственных животных нитратами и нитритами. М., 1979. 29 с.
15. Разумов В. А. Справочник лаборанта-химика по анализу кормов. М., 1986. С. 133.
16. Минеев В. Г., Грачева Н. К., Тришина Т. А. // Агрохимия. 1986. № 8. С. 119—129.
17. Ефремова З. С., Шишкина Т. М. Агрохимия. 1984. № 8. С. 47—51.
18. Хавкин Э. Е. Новое в диагностике азотного питания сельскохозяйственных культур: Обзорн. инф. М., 1987. 60 с.
19. Семенов В. М., Кноп К., Агаев В. А. и др. // Агрохимия. 1985. № 9. С. 6—15.
20. Кретович В. Л., Каган З. С. // Физиология растений. М., 1967. Т. 2. С. 228—233.
21. Хвощева Б. Т. Накопление нитратов в продукции растениеводства и водисточниках: Обзорн. инф. М., 1979. 62 с.
22. Барсуков С. С. // Агрохимия. 1986. № 12. С. 3—6.
23. Методические указания по определению азота нитратов и нитритов в почвах, природных водах, кормах и растениях. М., 1981. С. 42.